

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!
Комунастычна партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОЎНАРКОМА
І ПРЭЗІДУУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

24 (736) Аўторак, 20 лютага 1945 г. Цена 20 кап.

Напярэдадні слайней гадавіны

Праз трэці дні беларускі народ разам з усімі народамі Савоіза Саюза будзе святкаваць 27-ю гадавіну Чырвонай Арміі. Гэты дзень—свята ўсіго совецкага народа, таго што Чырвона Армія—аго ўльбіма здешнім, яго гордасці і славы. Арганізація Ленінскіх і Сталінскіх народжанняў 27 год назад у бітвах з германскім імперызмам, Чырвона Армія па працягу ўсёй свайго гісторыі настоўна аховаўала чалавека, свабоду і незалежнасць нашай Радзімы і ў балях з ворагамі не раз здзіўляла свет свайго мужніцтва і героязму.

Вераломны нарада гітлераўскай Германіі на падзею Радзімы ў чэрвені 1941 года пастаў Чырвонай Арміі ў ўсесімі народу пералік небывалых выпрабаваній. Наша Радзіма наўсіла тады смартнай бітвай, Альянсніцы лёгкім пераможамі ў радзе єўрапейскіх краін, французскія алавэрзы марылі аб хуткім разгроме Савоіза Саюза, але ператварэніі совецкіх людзей у паслухміных рабоў.

Жыцьцё эло насыялася над разбойнікамі: германскія імперыялізм, Чырвона Армія поймала адластыя совецкую Радзіму і пастаўіла фашысткую Германію на край пагібелі. Чырвона Армія, падтрымала героязмінны намаганні ўсего совецкага народа, наўхільна штурхала гітлерскую згару ў бітвіне. Наша Радзіма падаўши ўсіх фашысткіх злогав. Зусім блізкі дзень, калі нашы слайныя воіны ўзімку на берлінскім сцягу перамогі.

Адзінчынка 27-ю гадавіну Чырвонай Арміі, кожны совецкі патрэбіў аглядзеніца на пройдзеныя краіны за трэцімі наўхільныя вайны ўсіх. Так, гэта быў пяцікі шляхі віліхіх выпрабаваній і імальных афіяў. Але броў нашых людзей, якія пралілі ў сміротных схватках з азіральнымі, подымі ворагам, не працала дарамна. Наша Радзіма і ўсё свабодалюбівіе чалавечества выпрабаваны на масавага ўзімкіні, але фашысткага рабства, ад жахаў гітлерскіх мракабесаў.

Мы сустракаем гадавіну Чырвонай Арміі ў ўмовах гітлерскіх перамоў над наўхільскімі захопнікамі. Чырвона Армія вызваліла ад гітлерскіх акупантў ўсю совецкую зямлю. Польшчу. Вызваліла землі часткі Чахаславакіі. Гітлерскіх армій выгнана з Румыніі, Фінляндіі. Балгарыя, выгнаны з Венгрыі. Совецкіх войскі ўзялі ўзімкіні, але ўсіх нечысціча тэрыторыі Еўропы ў 300, 400 і нават 800 кілометрах ад совецкіх граніц. Чырвона Армія ў бітве французскіх балдзітаў у іх узасніх зварыніх логаве—за Усходнюю Пруссію, у Слезіі, Браніцінбургу, Памераніі. Польскіх вайнаў падвягаеца да Саксоніі.

Вогор жорстка супрацьўліеніца. Ей змагаюцца з альпам асаджанага. Гітлерскія гайды, якія звалі прасторы Еўропы крывью ў ўсіх чым не вінаўлюючы людзей, таты Майданека і Траспіяна дріжыць неўзакіненіем ды немінуйнай расплаты. Яны імкнуша азігнучы час свайго неспажанай катастрофы. Але даромны намаганні вогор! Што не выратуе фашысткіх газавараў. Гітлерскія дзет забойщицы, польскія арганізатары лагераў смерні будуть снубіць з твары зямлі, загіне бясславна фашысцкая Германія.

Даромнымі аказаўся надзеі гітлерапаў ўсіх разлад у лагер свабодалюбівых краін. Баявыя салюз заміраторных антигітлерскіх краін ўсё больш узмапліваюцца. Крымская канфэрэнцыя кіраўнікоў трох саюзных дзяржаў з'явілася гісторычнай заміраторнай сесіяй. Баявога супрацоўніцтва віліхіх заміраторных дзяржаў. Гэтая канферэнцыя вызначыла план па канчатковым разгрому гітлерскай Германіі. Выражаныя волю ўсіх свабодалюбівых народаў, кіраўнікі трох саюзных дзяржаў—Совецкага Саюза, Англіі і Амерыкі—заяўлі на Крымскай канфэрэнцыі: «Нашай наўхільтай матый з'яўляецца зімчэнне германскага мілітарызму і націзма і стварэнне гарантіі ў тым, што Германія ніколі больш не будзе ўстане наўхільныя мір ўсіго свету».

Прызвітанне Цэнтральнага Камітэта ВКП(б)
і Савета Народных Камісараў ССР

Маршалу Совецкага Саюза тав. Тімашэнка С. Н.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Совет Народных Камісараў Саюза ССР вітаюць Вас, аднаго з віднейшых палкаводцаў Чырвонай Арміі і арганізатараў узброенных сіл Савоіза Саюза—у дзень Вашага націдзенісціціці.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Совет Народных Камісараў Саюза ССР жадаюць Вам зароўці і сіл для далейшай пленнай работы на карысьць нашай Радзімы.

Цэнтральны Камітэт Усесоюзной
Комунастычнай партыі (большэвікоў).

Совет Народных Камісараў
Саюза ССР.

ІНФОРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕНИЕ

12—18 лютага ў Мінску адбыўся пленум ЦК КП(б) Беларусі з удзелам сакратараў аблкомаў, першых сакратараў гаркозіў і райкомаў КП(б)Б.

Пленум абмеркаваў пытанні:

1. Аб задачах наўгарднай арганізацыі Беларусі па аднаўленію народнай гаспадаркі і ліквідацыі вымікаў наименай акупаціі.

Дзякнадзячы сакратар ЦК КП(б)Б тав. Пінамарэнка П. Н.

2. Аб палітычнай работе сірэд пасельніцтва.

Дзякнадзячы сакратар ЦК КП(б)Б тав. Малін В. Н.

На абмеркаваных пытаннях прыняты адвядніны разрешні.

Пленум выбраў другім сакратаром ЦК КП(б)Б тав. Нісільёва Н. В., трэцім сакратаром тав. Малін В. Н.

Кандыдатамі ў члены бюро ЦК пленум выбраў тав. Аўхімовіча Н. Е. і Зімініна М. В.

Ад Совецкага Інформбюро

АПЕРАТУРНАЯ ЗВОДКА ЗА 18 ЛЮТАГА

На прагніцу 18 лютага па пойдні ад КЕІНІГСБЕРГА нашы войскі прадаўжалі бое з візінкай Усходне-Прусскай групіроўкі неміц і авалодзілі населеным пунктамі РОБІЗОН, ГАЛІНГЕН, ОРШЭН, ВІЛЬДЕНХІФ, БУХОЛЬЦ, ЛАЙО, ЛЯНГВАЛЬД.

У раёне ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЭНЦ) нашы войскі, наступаючы на поўнач уздоўж заходніх берагаў ВІСЛЫ, завяршылі акуружэніе гарнізона пракіўніка, які абараняў дзярэгіструючы гарнізон гарада ГРУДЗЯНДЗ, і занялі пры гэтым населеныя пункты ГРОС-ДРАГАС, КРУШ, МОНТАУ, ГРОС ЗІБСА, ВАРЛІОБІН.

У ПАМЕРАНІІ на поўні і паўднёвым усходзе ад гарада ШТАРГАРД нашы войскі паслехаў арбілі атакі пахоты і танкай пракіўніка. Адначасова ў ліхах на пойдні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.145 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

У ПАЗІНАНІ прадаўжаліся бое на зімчэнію гарнізона пракіўніка, які ўтрымліваў Цыцідель.

У СЛЕЗІІ нашы войскі з боем авалодзілі гарнізонамі ЗАГАН і НАУМБУГ. На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўнач уздоўж заходніх берагаў ВІСЛЫ, занялі населеныя пункты ЛАНДАУ, КАПСДОРФ, ГРОС-ЗЕГЕВІЦ, ТРОШДОРФ, ДУНКІЦ, ЯСВІЦ, КЛAIN-ІНЦІ, ДЗЮРХАРТАУ, ТІФЕНЗЕ, ПУДЗІГАУ. Адначасова прадаўжаліся бое на зімчэнію акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

У ПАЗІНАНІ прадаўжаліся бое на зімчэнію гарнізона пракіўніка, які ўтрымліваў Цыцідель.

У СЛЕЗІІ нашы войскі з боем авалодзілі гарнізонамі ЗАГАН і НАУМБУГ.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

На пойдні на пахоты і пахоты і танкай пракіўніка, які ўтрымліваў гарнізон гарада БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЬ) нашы войскі, наступаючы на поўні акуружнікаў пракіўніка, які атаківалі на пахоту 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў, пры гэтым нашы войскі занялі 2.000 неміцкіх салдат і афіцэрў і захоплены наступныя трафеі: гарматы — 48, мінамётаты — 25, агнімётаты — 15, кулемётаты — 230, нарабіткі — 800, аўтамашыны — 40, прычыткі — 338.

</div

ПАДЗЕМНАЯ ГЕРМАНІЯ

(Ад ваяннага карэспандэнта „Продсды”)

Мы прыязніліся на аэрадроме, які не-
чакана заўражаны ў гунчыны вілілага
сасновага лесу. Накуль лётчыкі дазву-
лісь пасадкі сарад і кружы, выбіркою месца пасадкі сарад
на чаргах транспартных «Юнкерсаў», мне-
міжвоільна прыбыла ў галаву думка: на-
вішта такі вілікі і добраўпрадаваны
аэрадром хаваць у бязлюдным месце, са-
рох лясных гунчароў? Да і ёсць гэтая ве-
лізанская плошча, паказаная на карце,
як вілікі някрануты лес, была зразна
ўзлоду і онекары на інчымі зверху да-
рогамі і дарожкамі з бетона, вузкадлай-
мі пушчамі, сцежкамі, аказалася абжы-
той і дзволі густы населенай.

Мы трапілі ў алін з глыбінскіх арсеналаў Германіі. Гэта не быў звычайні
базысі склад зборы і снаражэнія, якіх мы
намага захватвалі на Украіне, у Румынії,
у Польшчы, але пра ма ў лесе пад ад-
крытым небам штаблямі, у шахматных
парадку, вілажі спадракі, міны, бомбы.
Не, гэта была ала з глыбінскіх тайніх
кампакт Германіі, у якіх ніза ўзбіра-
ла велізанская спадрака, будучымі хра-
пежамі, шылёнімі пісаны залону ўсіго

твары. Твары маёр Тіханаў, назначаны ци-
пер начальнікам аховы падземнага арес-
нага, вылічы нас у гэты тайкі. Сеткі, на-
пагнутыя над головамі, стракатае афэр-
боўкі дарожак, многія гектары штучных
лесных насажджень лубкі маскрутоў ад
вілажі паветранных разведчыкаў гэтага ве-
лізансаў збухавані з бетона, тайкі па-
буваваныя сарад балоцістых лясных пуш-
чак.

Гэтаўні маёр Тіханаў, назначаны ци-
пер начальнікам аховы падземнага арес-
нага, вылічы нас у гэты тайкі. Сеткі, на-
пагнутыя над головамі, стракатае афэр-
боўкі дарожак, многія гектары штучных
лесных насажджень лубкі маскрутоў ад
вілажі паветранных разведчыкаў гэтага ве-
лізансаў збухавані з бетона, тайкі па-
буваваныя сарад балоцістых лясных пуш-
чак.

Дарожкі, скрыты пад верхавінамі ста-
рахі соснай, на якіх яшчэ нікому руха-
ліся цімі пазыі электрэлак і нахілі
іншайчай канатнай дарожкі, прыво-
дзялі нас да масіўных сходаў у падзе-
мі. «Зайшыўшы без пропуска —

— нападжае націс.

Апускаемся ў велізанную бетонную

дзіру. Затхлы пах сморга паветра, які бы-
ле ў шахтах. Перад намі, уходзячы

ў лубкі, цінчыца велізарна танець. Мы

догу ўзім па гэтай штучнай штольні,

пракладзенай пад лесам, пад узгоркамі, пад

речкай, і здзені, — ёй німа вінда.

А справа і злева бакавы ходы. У іх велі-
зарны, басконічны штабля спадрака, па-
нін, аўтобомб. Усё шумаравана, раскладзе-
на па парадку. Белыя надпісы граворам

на падарунках. Белыя надпісы граворам

ВЕДРЫЧ

З уходам сонік на двері павіусі не відійшли. Гэта быў мужчына сироіх гадоў, у дубіні салдацкім шынкам. Твар пе-разразіл глыбокім марышынам. З-під шапкі выбіваліся пасівейшыя валасы. Вочы глядзеі востра, прыкенка. Незнайма па-гаспадарску прызываў кана, аднусіў па-пруту сядла і зварнуўся да зеда Васіла, які скріхав.

— Гэта будзе Ведрыч?

— Калісік ён соўгас Ведрыч, — адказаў стары, — ціпер, як бачыць, пустое месца асталося. Немцы-падлоді ўсе спу-стопішы...

Стары зноў застукав тапаром.

— А я назначаю да вас дыректорам гаспадарства, — скажу прыезды.

— Гэта добра, што гаспадар будзе, — ад-казаў дзед.

Так адбылося знаёмаство Фёдора Ігор-віча Махаля, новазнанчага дыректора соўгаса Ведрыч, з тутэйшым старожы-лам. У той-жэ дзені дыректор соўгаса ў супрадавчанні зведаў гаспадарку. Стары па-драбязна, як на запіс, расказаў дыректору пра дні славы соўгаса, пра пасынкі на балоце, дзе гектар зямлі ў сирэддін даваў 18 цэнтнеру замалістага збожжа, пра неасяленыя пугі сельных траў, якія ўстаўляліся сотнямі стагоў пахучай цыфарэвікі і аўсініцы. Балык трах тысяч гектараў толькі адных траў засіваў соўгас.

Дзед расказаў пра вялікі соўгасны ста-так, які ён забудаваў пасевы. Соўгас з'явіўся трох годін падрад узельнікам Усе-савійскай сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве. Каровы давалі на 4—5 тысяч літ-раў малака за лактациі.

На паселі жылі рабочыя соўгаса. По-всякім прасторным жыльям дамы з велізар-німі вокаімі, прыгожы клуб з бібліятекай, есталовік, дзіцячы сад, яслі—вабілі вока.

Пачалася вайна. Прыйміў немец, раз-юзаны, нахады, прыгны, прыгнаў да чужога дзера. У соўгас з'явіўся тоўстаморык Шоф Пак.

— Тут усё маё! Я ваш пан,— заявіў ён.

Пачалася беспрасветнае, ціжкае, падня-вольне жыцьцё. Два годы «гаспадары» гітлероўцы. Заты час яны ўпішт раз-буры гаспадарку соўгаса, ўсе каштоўную майбасьць вывезлі ў Германію. Многа сёўн і пакут прышлося перацярпіць дзе-дзялам, жанчынам і старымі.

Калі началася наступленне Чырвонай Арміі, гітлероўскі каланізатор ледзь ногі пасечеў ухсці.

Прайшоў усёго адзін год пасля выза-лення соўгаса. На тым-жэ самым месцы, калі старога бору, на папілішчы, за лета вырасла пасысь жыльных дамоў на 26 гекта-раў. Борыкі водзялі пабудаваны два велі-зарныя кароўнікі, кожны з якіх разлічан на 100 галоў. Ап燥ўлены трактары май-стория, гароднішковіч і другія памін-кі.

9-самай вясны на балотных абратах пабудаваныя піхай рачкі Ведрыч загути трак-тары. Было пасяданы 180 гектараў. Адна-часова з правядзеннем веснавой слубы зэкіпела работі а па аданчленені міліар-най сеткі. Друхнімі намаганіямі ка-лектыў соўгаса канцэнтраў ахрамантаваў асушальную сетку на плошчы 200 гекта-раў і правёў бігучы ремонт на пасечы 500 гектараў.

Летам соўгас нахратаў сотні тон сена. Сроцасова быў сабраны багаты ўраджай

Г. НІКАЛАЕУ.

Соўгас Ведрыч.
Васілевіцкі раён, Палессе.

АСВОІЛІ ВЫРАБ ЗАПАЛАК

Мінск, 15 лютага. (БЕЛТА). Калектыв чырвонага фанернага завода № 4 закончыў пасечы інжынерна-технічны персанал за-вода абазаваліся выпушціць да 27-й гада-віны Чырвонай Арміі.

Першую буйную партыю запалак рабо-

Генерал-маёр Н. ЗАНЯЦІН

ВАЕННАЕ МАИСТЭРСТВА
ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Небачаны размах наступальных апераций Чырвонай Арміі, якія расчыніліся, зліччы-харкі, якія атакі і пасівныя поспехі, вы-зялілі сіл. Чырвонай Арміі ў жорсткіх або-рочных баіх на першым этапе вайны не толькі смыкаюць паднімі германскіх армій, але аблекіруюць іх. У той-жэ час быў па-хратаўскім відзінкам выключна скла-даны проблема атакі-харкі змяненія суд-носін сіл. Чырвонай Арміі ў жорсткіх або-рочных баіх на першым этапе вайны не толькі смыкаюць паднімі германскіх армій, але аблекіруюць іх.

Вірхоўным Галоўнакамандаваннем бы-ло пасіхована вырашаніе выключна скла-даны проблема атакі-харкі змяненія суд-носін сіл. Чырвонай Арміі ў жорсткіх або-рочных баіх на першым этапе вайны не толькі смыкаюць паднімі германскіх армій, але аблекіруюць іх.

Немцы імкнуліся адначасова скры-стасце ўсе свае асноўныя расурсы ў па-чаковым перыядзе вайны. Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне проініктавала гэтаму на-меншаму метаду свой, на якім расчыніла ролю ахромантаваў не такі прыўходзячымі фактарам, як момант раптоўнісці, а стала засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій. Дзякуючы дынамічнай стылістыкі стратэгіі Чырвонай Арміі, якія ахромантаваў не такі прыўходзячымі фактарам, як момант раптоўнісці, а стала засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Немцы імкнуліся адначасова скры-стасце ўсе свае асноўныя расурсы ў па-чаковым перыядзе вайны. Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Немцы імкнуліся адначасова скры-стасце ўсе свае асноўныя расурсы ў па-чаковым перыядзе вайны. Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

візій, забрацінне армій, арганізаціяўскія злонісці начальніцтва асстава армій.

Гэта вызнача-лася іх стратэгічнай «бліжнікі».

Свярдловічы камандаванне не могло

засяжчымі фактарам: трывалася тылу, ма-

ральны дых армій, колыкавік і якісні ды-

